

ІНШАМОЎНЫЯ ОНІМЫ Ў БЕЛАРУСКАЙ ПЕРАДАЧЫ

Анамастычна лексіка – спецыфічная частка лексічнага складу нацыянальнай мовы. У цэлым упісваючыся ў агульномоўную сістэму, яна ў той жа час займае ў ёй асобае становішча: падпарадкоўваецца сваім уласным заканамернасцям развіцця і функцыянавання, мае асаблівасці ў плане ўнутранай арганізацыі і ўзаемадзеяння паміж асобнымі элементамі. Такімі адметнасцямі абумоўліваючца праблемы пры ўключэнні онімаў у нарматыўныя схемы. У прыватнасці, яны з цяжкасцю паддаючца арфаграфічнай кадыфікацыі. Унармаванне пісьмовага афармлення іншамоўных уласных назваў – яшчэ больш складаная задача. У любой мове гэта ўвогуле адзін з самых праблемных арфаграфічных раздзелаў, бо несіметрычнасць фанетычных сістэм і алфавітаў мовы-донара і мовы-рэципіента правакуе непаслядоўнасць напісання іншамоўных уласных найменняў.

У гісторыі беларускай мовы перадача запазычаных онімаў здаўна займае спецыфічныя пазіцыі ў правапісе. На пачатковым этапе фарміравання новай беларускай мовы і яе нормаў, у прыватнасці на пачатку XX стагоддзя, правапіс слоў анамастычнай лексікі меў прыкметнае і прынцыповае адрозненне, якое датычыла зыходнай арфаграфічнай устаноўкі. Агульныя правапісныя нормы на пачатку ХХ ст., як вядома, стыхійна фарміраваліся пад непасрэдным уплывам вуснага вымаўлення, у сувязі з чым у новай беларускай арфаграфіі вядучым паступова станавіўся фанетычны прынцып. Правапіс жа онімаў яму не падпарадкоўваўся. Пры напісанні іншамоўных тапонімаў і антрапонімаў рысы беларускай фанетыкі адзначаліся па меншай меры несістэмна.

Так, у галіне вакалізму ў запазычаных уласных імёнах ненаціскны [o] даволі стабільна перадаваўся праз o: *Помпея, да Лондону, Голландія, Партугалія, Токио, Корэя, Potsdam, Stockholm, Бодайбо, Айдаго, Акрополь, Болгарыя, Болівія, Lugano, з Лотыголя; Анджэло Буонароті, Леонардо да Вінчі, па Apollona, Konstancija, полкоўнік Плото, прынц Ольдэнбургски* (але зредку: *ад часу пагібелі Пампеі, у Галандии; Каперник, Саламон*). Нязменным захоўваўся і ненаціскны [e], як пасля зацвярдзелых, так і пасля мяккіх: *Нахічэвань, Гэрцэговіна, Пецербург, граф Путкамэр*.

У галіне кансанантызму пры напісанні онімаў таксама маглі не адзначацца нават такія маўленчыя асаблівасці, якія на той час ужо шырокая і стабільна адлюстроўваліся ў словах апелятыўнай лексікі, напрыклад: 1) дзеканне і цеканне: *Фінляндія, Тонтрэтіна, Діест, Дільма, у Териоках, Дікер, Сідерсен, Адрыятыческае морэ, Індія; 2) пераход [v], [y] у [ў]: Гердауен, Гловно, Іновлода, Кавказ, Ковно.*

Тэндэнцыя да максімальнага захавання зыходнай формы тапонімаў і антрапонімаў, запазычаных з еўрапейскіх моў, праявілася яшчэ і ў наступных арфаграмах: 1) у захаванні нязменнымі іншамоўных вакальных спалучэнняў:

у *Териоках*, *Тэафіль*, хаця социалист *Вивіяни*; 2) у захаванні іншамоўных падвоеных зычных: у *Лёзанні*, *Мэссына*, *Дураццо*, *Аппалон*, и *Bessarabii*, *Дэлькассэ*, *Пруссия*, *Ліссабон*, *Марокко*; барон *Ротт*, *Шыллинг*, *Міхель Анжэльлі* (але у *Одэси*, у *Галандии*).

Разгледжаны матэрыял дазваляе меркаваць, што на пачатку XX стагоддзя паступова зараджалася пэўная арфаграфічная традыція – вылучаць запазычаныя онімы ў асобную правапісную групу.

У “Беларускай граматыцы для школ” Б. Тарашкевіча, якая з’яўляецца абагульненнем папярэdnіх стыхійных арфаграфічных напрацовак, правапіс анамастычнай лексікі спецыяльна не агавораны. Аднак мяркуючы па рэдкіх прыкладах тапонімаў і антрапонімаў, уключаных у ілюстрацыйныя спісы, датычныя правапісу запазычанай лексікі, можна сцвярджаць, што Б. Тарашкевіч распаўсюджваў на онімы прынцып максімальна магчымага захавання аўтэнтычнага ablіtcha “чужаземных слоў” з адступленнем у бок акання для даўно запазычаных і прынятых народнай мовай адзінак.

З прыватных арфаграм, звязаных з афармленнем запазычанняў, у “Граматыцы” Б. Тарашкевіча можна адзначыць скасаванне падвойных літар пры напісанні іншамоўяў па-беларуску (*каса*, *маса*, *тэлеграма*, *Фінляндыя*, але *Ганна*, *манна*, *Будда*, *Мэкка*), перадачу чужаземнага *l* мяккім (*Лёндан*, *лёзунг*, *монолёт*), неабазначэнне дзекання/цекання (*дыплёмат*, *динаміт*, *тыт*, *тэатр*, *антэка*, *дэпо*), адсутнасць змякчэння зычных *з*, *ц*, *с* (*асыстэнт*, *магазын*, *пазыцыя*, але *поэзія*, *фантазія*, *Азія*, *Сібір*), перадачу [f] праз *ф* (*форма*, *фронт*, *Францыя*, акрамя “здаўных-даўна абеларушаных” *Піліт*, *Язэп*, *хунт*, *Хама*, *Хведар*). Асаблівы падыход да запазычаных онімаў Б. Тарашкевіч дэманструе, прапануючы імя *Тадэуши* (як чужаземнае слова) па выключэнні пісаць без устаўнога [гл. 5].

У вядомай Пастанове СНК БССР “Аб зменах і спрашчэнні беларускага правапісу” 1933 года, якая ўнесла істотныя прынцыпавыя змены ў беларускую арфаграфію, ужо маецца спецыяльны падраздел (№ 17) “Правапіс уласных імёнаў, прозвішчаў і геаграфічных назваў”, згодна з правіламі якога ў іншамоўных онімах пры дэкларуемым захаванні іх зыходнага ablіtcha адлюстроўваецца переход ненаціскнога [o] ў [a] (з захаваннем «э», «е»: *Чэрнышэўскі*, *Шэўчэнка*, *Плеханаў*, *Жэлезноў*, *Ноўгарад*, *Егор'евск*), цвёрдасць шыпячых і [r] (*Чэлябінск*, *Жытомір*, *Чыстаполь*, *Чэрэпавец*), дзеканне/цеканне (*Дзяржынскі*, *Владзівасток*, *Дзюрынг*), пераход [v] у [ў] на канцы слоў (*Молатаў*, *Варашилаў*, *Кіеў*, *Каўказ*); ініцыяльныя [o], [v], [t], [сч] застаюцца нязменнымі (*Іосіф Вісарыёнавіч Сталін*, *I.B. Сталін*, *Орджонікідзе* (у дадатках да Пастановы – *Орджанікідзе*), *Терахаў*, *Владзікаўказ*) [гл. 1].

Рэкамендацыі гэтага падразделу, як відаць, ахопліваюць мінімальну колькасць арфаграм, звязаных з правапісам іншамоўных онімаў.

Асноўны арфаграфічны блок, датычны афармлення іншамоўных онімаў, быў сфарміраваны ў беларускім арфаграфічным зводзе “Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” (1959). Самастойны раздзел, у якім бы

рэгламентавалася напісанне запазычаных уласных імёнаў, у гэтым зборніку адсутнічае¹, але ў адпаведных правапісных пунктах гэтыя моманты агаворваюцца асобна або занесены ў разрад выключэння. Згодна з правіламі неабходна [гл. 2]:

1) пры афармленні неславянскіх анамастычных запазычанняў ненаціскны [о] перадаваець праз *a* (*Чыкага, Конга, Арынока, Ціта*) за выключэннем пазіцыі канцавога складу пасля папярэдняй зычнай (*Більбао, Ватэрлоо, Мао, Сяо*) (гл. § 6);

2) ненаціскны [е] перадаваець праз э пасля беларускіх зацвярдзелых гукаў (*Жэнева, Жэрар, Рэмарк, Цэдэнбал, Шэкспір, Нахічэвань, Герцэн, Ерэван*), пасля [д] і [т] (*Дэтройт, Дэфо, Тэвасян*) і на пачатку слова (*Эўрыпід, Эсхіл, Эзоп, Эльбрус, Эльтон, Эстонія*); праз *e* пасля мяккіх (*Венсан, Неапаль, Седан*), у tym ліку ў першым складзе перад націскам пасля заднезычных *г, к, х* (*Герасім, Кетлінская, Хемніцэр*) (гл. § 11-12);

3) пры перадачы зычных [д] і [т] у іншамоўных геаграфічных назвах у правапісным зводзе прапануецца вызначаець правільнасць напісання або паводле літаратурнага вымаўлення, або на аснове паказанняў арфаграфічных слоўнікаў: *Дзюкло, Гарыбальдзі, Плоўдзіў, Ціта, Вучэціч, Церак, Цянь-Шань, Цяньдзінь, Цюрынгія, Поці, Таіці, Гаіці*, але *Тэкля, Тэвасян, Тэкерэй, Тэльман, Атэла, Тэлаві, Дадэ, Дэфо, дэ Бальзак, Дэтройт* (гл. § 59);

4) іншамоўныя гукаўыя спалучэнні ў складзе онімаў, як і ўвогуле ў запазычаннях, прапануецца перадаваець, зважаючы на вымаўленне. Так, да прыкладу, спалучэнні [io], [йо], калі яны гучаць як два склады, то перадаюцца: а) паміж зычнымі праз *iё, ыё* пад націскам і *ia* не пад націскам (*Ліён, Галакціён*), б) на пачатку слова праз *io* пад націскам і *ia* не пад націскам (*Іосіф, Іакагама, Іаркішыр*). Калі спалучэнні вымаўляюцца як адзін склад, то на пісьме перадаюцца: а) пасля галосных праз *ё/я* (*Лаёла, але Гюйо, Нью-Йорк, Агайо*); б) пасля зычных *л, с, ү* мякага, *дз* і непрыставачных *н, з* праз *ъё/ъя* і праз *‘ё/’я* пасля астатніх зычных (*Шыльён*) (гл. § 23-24);

5) напісанне ў або у ў сярэдзіне слоў іншамоўнага паходжання (верагодна і онімаў) залежыць ад таго, утварае або не ўтварае [у] самастойны склад (*раунд, але браўнінг*) (гл. § 82).

Такім чынам, у правілах, па-першае, агавораны не ўсе арфаграмы, якія маюць адносіны да правапісу запазычаных онімаў, што прыводзіць да нерэгулярнасці іх арфаграфічнага афармлення па шэрагу пазіцый. Так, з-за адсутнасці адпаведных кадыфікованых нормаў, неадназначна перадаецца па-беларуску англійская літара *l* у іншамоўных тапонімах: па традыцыйні пішацца *Барнласт, Шэфілд, Солсбери, Белфаст, Ньюкасл, але Брысталь, Ліверпуль*. Вельмі паказальным прыкладам такой непаслядоўнасці з'яўляецца правапіс назваў *Галандыя і Фінляндыя*, у якіх па-рознаму абазначаецца адзін і той жа фармант *-land*. Па-другое, некаторыя нарматыўныя рэкамендацыі з'яўляюцца

¹ Дадатак 1 да “Правілаў” (“Заўвагі аб уласных імёнах і прозвішчах”) у асноўным прысвечаны правілам скланення прозвішчаў і яшчэ некаторым момантам пісьмовага функцыянування пераважна ўласнамоўных антрапонімаў.

цяжка выканальнымі. Даволі няпроста вызначыць складаўтаральнасць іншамоўных вакальных спалучэнняў або [у] ў сярэдзіне наймення, а як перадаваць канцавое [у] ў іншамоўных спалучэннях галосных гукаў з правіла ўвогуле дакладна не зразумела. Зварот да слоўнікаў таксама не можа быць універсальным выйсцем, бо, на жаль, спецыяльных даведнікаў па правапісе антрапонімаў і тапонімаў у беларускай мове няма да сёння, а ў рэестр агульных арфаграфічных слоўнікаў ўключаны толькі адзінкавыя ўласныя імёны. Вымаўленне – яшчэ адзін патэнцыяльны ўказальнік правільнасці – не дае адназначных арыенціраў, асабліва пры адсутнасці сталага моўнага асяродку².

У арфаграфічным зводзе 2008 г. [гл. 3] правілы напісання запазычаных ўласных імёнаў фактычна не зазналі змен у параўнанні з “Правіламі беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” 1959 г. Па-ранейшаму у пачатку запазычаных імёнаў і геаграфічных назваў літары э, е, а таксама д, т і дз, ү пропануеца пісаць ў адпаведнасці з літаратурным вымаўленнем (§ 3, п. 2; § 12, п. 7)³, перадаваць яканне ў залежнасці ад паходжання оніма (славянскі/неславянскі) (§ 6, п. 2), звяртацца ў складаных выпадках да слоўнікаў (§ 12, п. 7). Усе ўказаныя арыенціры, як ужо гаварылася, надзвычай няпэўныя або фактычна бязадрасныя.

У “Правілах” 2008 г. унармаванню падлегла частка правіла адносна правапісу у і ў. Так, згодна з сённяшнімі нормамі ў канцы запазычаных слоў ненаціскное у не скарачаецца (§ 15, п. 1). Гэта дазволіць пазбегнуць масава распаўсюджаных раней паралельных напісанняў тыпу *Bicay*, *Такелау*, *Ланьчжуоу*, *Хайкоу*, але *Baў*, *Шпандау*.

З новых правілаў можна назваць распаўсюджанне акання і на канцавыя вакальные спалучэнні (*Tokia*, *Vatэрлоа*), правіла напісання на канцы запазычаных онімаў пасля зычных літары э (*Струве*, *Мерымэ*, *Табідзэ*, *Каба-Вердэ*, *Сан-Тамэ*), захаванне ненаціскных фіналяў эль, эр (*Ландэр*, *Одэр*). З правілаў напісання іншамоўных вакальных спалучэнняў зніклі выключэнні *Нью-Йорк*, *Агайо* (зараз *Агаё*, *Нью-Ёрк*).

Такім чынам, арфаграфічныя ўстаноўкі адносна перадачы іншамоўных уласных назваў у “Правілах” 2008 г. у параўнанні з “Правіламі” 1959 г. некалькі папоўніліся, але ўсё ж шэраг пазіцый застаўся не “закрытым”.

Адпаведна можна спрагнаваць, што будзе мець працяг сітуацыя правапіснага разнабою, як гэта назіралася нават у найбольш аўтарытэтных выданнях, напрыклад, на картах “Беларускай энцыклапедыі” (у 18 тамах). Пры аналізе напісання тапонімаў у гэтым выданні засведчана, напрыклад, неаднастайная перадача зычнага [т] у іншамоўных геаграфічных назвах: *Джыбуці*, *Таїці*, *Ціроль*, але *Баўнты*, *Цынцынаты*, *Белу-Арызонты*; *Тыксі*, *Тыбр*, *Тымор*, *Тырана*, *Тытыкака* (сёння правіла па-ранейшаму засноўваеца на вымаўленні). Таксама на прааналізаваных картах фіксуеца разнароднае абазначэнне ненаціскнога [у] ў сярэдзіне слова: *Ніуэ*, *Каунас*, але *Баўнці*,

² Даволі цяжка, напрыклад, вызначыць, якое напісанне – *Тытыкака*, *Баўнты* або *Ціцікаса*, *Баўнці* – найлепш адпавядоць беларускаму вымаўленню

³ Але ў § 4 п. 4 адназначна пропануеца пасля [д] і [т] пісаць э: *Дэтройт*, *Дэфо*.

Маўнт-Айза, Манаўс, Род-Таўн, Кейттаўн, Сан-Паўлу, Джорджстаўн, Массаўа (згодна з дзеючымі нормамі, па-ранейшаму дакладна невядома, як вызначыць правільнае напісанне у або ў у сярэдзіне слова, бо ў § 15, п. 1 агаворана скарачэнне у да ў толькі ў агульных запазычаных назоўніках, а ўласныя імёны ў гэтых правілах у сваёй большасці аднесены да выключэнняў (*Алдан, Алжыр, Албанія, Волга, Валдай, Балгарыя; В'етнам, Влтава*)).

Выразнае імкненне да пазбаўлення ад выключэнняў, у цэлым слушнае, накіраванае на правапіснае спрашчэнне, у дачыненні да іншамоўнай аnamастычнай лексікі, на наш погляд, не павінна становіцца пераважающим. Бо татальнае падпарадкаванне беларускім нормам можа правакаваць істотныя скажэнні формы запазычаных онімаў. Напрыклад, пэўныя пытанні выклікаюць запісаныя паводле новых правілаў онімы тыпу *Maa, Ёфе, Марока, Ница*. Не зусім зразумела таксама, нашто адпостроўваецца ссяжэнне канцавых *dt* тыпу *Кранітат, Рэмбрант, Шміт, Клот*

Увогуле на сённяшні дзень сітуацыя складваецца так, што пры напісанні іншамоўных онімаў можна быць упэўненым у правільнасці іх перадачы толькі ў дачыненні найменняў, якія непасрэдна трапілі ў ілюстрацыйную частку дзеючага правапіснага звода. У іншых выпадках гэтая задача вырашаецца стыхійна і суб'ектыўна. Калі напісанне “старых” онімаў яшчэ можна дзе-небудзь падгледзець, то правапіс новых іншамоўных аnamастычных адзінак, якія рэгулярна паступаюць у мову, але яшчэ не трапілі ў слоўнікі і не прайшлі вуснамоўнай апрацоўкі, па шэрагу пазіцый засноўваецца амаль выключна на моўнай інтуіцыі пішучага. Якія варыянты нарматывы: *Свенсан* ці *Свэнсан*, *Се(э)лін* *Ды(ձі)ё(о)н*, *Ды(ձі)* *Капрыа(ыя)*, *Рыа(ыя)-дэ-Жанэ(е)йра*, *Роў(у)з*, *Дэ(ձе)пардзье*, *Сты(ци)вен* *Сігал*, *Ты(ци)мор-Лешиці(ты)?*

Можна зразумець, чаму такія пытанні ў правапісе застаюцца адкрытымі. Галоўная задача арфаграфіі – урэгуляваць перадачу на пісьме ўласнамоўнай апелятыўнай лексікі. Правапіс жа іншамоўных уласных найменняў не адносіцца да “ядзерных” арфаграм. Але навядзенне парадку на гэтым перыферыйным полі – вельмі важная презентатыўная задача. Здольнасць моўнай сістэмы несупярэчліва адаптоўваць “чужбы” элементы (тым больш онімы, якія выступаюць не толькі як моўны факт, але і своеасаблівия сацыяльныя знакі і дакументальныя адзінкі) – гэта выразнае сведчанне яе ўзору ю развітасці і жыццяздольнасці.

Як можна выправіць сітуацыю з пісьмовай перадачай чужамоўных онімаў?

1. На наш погляд, мае сэнс разглядаць арфаграфію ўласных імёнаў асобна, не аддзяляючы яе ад іншых правапісных правілаў, не ствараючы “арфаграфію ўласных імёнаў”, але вылучаючы яе ў спецыяльны раздел, дзе правілы фармуляваліся б з улікам асаблівасцяў онімаў. Такі падыход практыкуецца ў арфаграфічных зводах нашых суседзяў, у прыватнасці

палякаў і ўкраінцаў⁴. Ён быў бы дарэчным і ў беларускай арфаграфіі. Па-першае, існаванне самастойнага раздзела па правапісе ўласных імёнаў істотна спрасціла б пошук адпаведнай арфаграмы для карыстальніка. Па-другое, разгляд пытанняў арфаграфіі онімаў непасрэдна ў межах аnamастычнага поля забяспечыў бы сістэмны падыход да пісьмовага афармлення ўласных імёнаў. Па-трэцяе, у такім спецыяльным раздзеле можна было б больш натуральна агаварыць непазбежныя адступленні ад асноўных правілаў, якія прыменяюцца да апелятыўнай уласнамоўнай лексікі, тыпу *Лъёрэнтэ, Кёльройтэр, Зáменгоф, К'еркегор, О'Брайен, Ою* і пад. (больш прыкладаў гл.: [4, с. 55]).

2. Важна, на нашу думку, пры перадачы іншамоўных онімаў па-беларуску па магчымасці не карыстацца “пасярэдніцкім паслугамі” іншых моў, у першую чаргу рускай. Рэсурсы беларускай мовы цалкам дазваляюць адлюстроўваць тое ці іншае найменне непасрэдна з арыгіналу, а нярэдка і лепш прыстасаваныя для перадачы гукаў якой-небудзь мовы ў параўнанні з магчымасцямі рускай мовы. Падвойная ж адаптацыя амаль непазбежна правакуе істотнае скажэнне імёнаў і назваў іншамоўнага паходжання.

У сувязі з рускім пасярэдніцтвам трэба ўлічыць яшчэ адзін момант. Неабходна адпрацаваць не толькі правілы пісьмовага афармлення, але і агульныя прынцыпы перадачы іншамоўных уласных назваў. На сёння адны з іх транслітаруюцца з рускамоўнай формы (*о. Пасхи – в. Пасхі, м. Прывідения – м. Правідзення*), другія – перакладаюцца з рускай мовы на беларускую (рус. *о. Надежды – бел. в. Надзеi, рус. м. Желания – бел. м. Жадання, м. Вознесения – м. Узнясення, о-ва Общества – а-вы Таварыства, о. Рождества – в. Каляд*)⁵.

3. У дзеючым беларускім правапісным зводзе, як ужо ўказвалася, прапануеца ў спрэчных выпадках вызначаць правільнасць афармлення замежных назваў на аснове паказанняў арфаграфічных слоўнікаў. Але ў саміх нарматыўных слоўніках няма паслядоўнасці, да таго ж многія назвы з ліку проблемных проста не ўваходзяць у іх реестр. Кардынальна вырашыць проблему нармалізацыі іншамоўных уласных назваў магло б стварэнне спецыяльных нарматыўных кодэксаў і даведнікаў, у якіх бы рэгламентавалася напісанне запазычаных тапонімаў і антрапонімаў па

⁴ Так, у польскай мове “Pisownia polska” ўключае асобны раздзел “Pisownia nazw własnych” (гл. Zasady pisowni i interpunkcji [Электронны рэсурс], 2011. Рэжым доступу: <http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629595>, дата доступу: 11.10.2011), у якім ва ўступных заўвагах (п. 57) падкрэсліваецца, што агульныя правілы не ў стане ахапіць ўсё кола пытанняў, звязаных з напісаннем ўласных імянаў і гэта выклікае неабходнасць іх спецыяльнага апісання. Адпаведны раздзел у польскай арфаграфіі ўключае шэраг падраздзелаў, у якіх рэгламентуеца правапіс імёнаў і прозвішчаў (польскіх і запазычаных), словазмененне прозвішчаў (мужчынскіх, жаночых, англійскіх, французскіх, німецкіх, італьянскіх, венгерскіх), правапіс і скланенне запазычаных геаграфічных назваў, афармленне іншаславянскіх уласных імянаў са спецыфічнымі лацінскімі знакамі, правапіс лацінскіх і грэчаскіх уласных імянаў. “Украінскій правопис” (Кіев, 1960) таксама ўтрымлівае раздзел “Уваги до правопису власных назв”, у якім пералічаны правілы напісання украінскіх, іншаславянскіх і неславянскіх прозвішчаў, геаграфічных назваў рознага паходжання, асаблівасці іх скланення, правапіс складаных тапонімаў і прыметніковых адтапанімічных найменняў.

⁵ У двух апошніх выпадках сумненні вызлікае правільнасць перакладу, бо *общество* можна перакласці і як *грамадства*, а *Рождество* – гэта не роўна тое ж, што *Каляды*.

асобных мовах або групах моў. Бо фактычна пісьмовае афармленне такіх адзінак – гэта хутчэй пытанне не арфаграфіі, а адаптацыі. Універсальных правапісных прынцыпаў тут, відаць, знайсці немагчыма, патрэбны індывідуальны падыход да рознамоўных онімаў.

Каб падрыхтаваць такія выданні, трэба ўстанавіць зыходную форму назвы ў мове-крыніцы, затым з улікам асаблівасцей нацыянальнага напісання найменняў вызначыць магчымыя мадэлі іх беларускай перадачы, вырашыць пытанне з традыцыйнымі напісаннямі (напрыклад, *Tokia(o)* замест адпаведнага рэальнаму вымаўленню *Tokę*, *Беласток* – *Бялыстак*, *Kiey* – *Кыїў* і пад.) і з экзонімамі (г.зн. традыцыйнымі назвамі, напрыклад, *Германія* – *Deutschland*, *Ліван* – *Lebanon*) і г.д.⁶ У такіх даведніках можна было б аргументаваць, напрыклад, адрозненні ў напісанні чэшскіх назваў *České Budějovice* – Чэске-Будзеявіцэ, *Děčín* – Дзечын і *Frydek-Místek* – Фрыдэк-Містэк.

Для поўнага ўнормавання правапісу гэтага лексічнага пласта неабходная вялікая работа спецыялістаў у галіне як беларускай, так і замежных моў. Мэтазгодна ствараць асобныя рабочыя групы, якія б распрацоўвалі прынцыпы і правілы перадачы на беларускую мову найменняў з канкрэтных моў, па выніках работы такіх груп выдаваць рэгіянальныя даведнікі (кшталту “Уласныя найменні заходнеславянскіх моў у беларускай перадачы”), а ў перспектыве аб’яднаць гэтыя напрацоўкі ў зводны слоўнік найбольш ужывальных іншамоўных геаграфічных назваў і асабовых імёнаў.

Існуюць спробы стварэння падобнага даведніка. Дзяржаўны камітэт па маёmacці сваім загадам ініцыяваў выданне трохмоўнага (руска/англійска/беларускага) “Даведніка найменняў дзяржаў і тэрыторый свету” ([ГКНП 13-018-2013](#). Справочник наименований государств и территорий мира). У ім дэкларуецца, што “для правильного определения в написании всех наименований на английском и русском языках были взяты за основу списки с ООН. На белорусский язык наименования переведены с русского языка в соответствии с Технической инструкцией по передаче наименований географических объектов с русского языка на белорусский язык”.

Гэты слоўнік, на жаль, не ў стане вырашыць сённяшнія пытанні адносна перадачы іншамоўных онімаў на беларускую мову. Яго рэестр складае трохі больш двух сотняў геаграфічных найменняў (у асноўным харонімаў). А самае галоўнае – выкарыстанне Інструкцыі па перадачы назваў з рускай мовы на беларускую не можа гарантаваць адэкатных вынікаў па перадачы на беларускую мову назваў трэціх моў, бо яе правілы фарміраваліся выключна для рэгулювання руска/беларускіх моўных адносін.

⁶ За ўзор можа быць ўзяты вопыт польскіх анатастаў. У Польшчы яшчэ ў 2000-я гады сіламі Камісіі па стандартызацыі географічных назваў па-за межамі Польшчы (*Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski*) распачалася праца па ўнормаванні перадачы іншамоўных геаграфічных назваў па-польску, вынікам якой сталася выданне асобных сышткаў пад агульной назвой *Nazewnictwo geograficzne świata*.

Можна назваць больш удалыя праекты ў межах данай тэматыкі. На сёння існуе практика складання інструкцыйных нарматыўных кодэксau такога штату. З ініцыятывы Дзяржаўнага камітэта па маёmacі і РУП “Белкартаграфія” створаны шэраг так званых тэхнічных кодэксau, у якіх рэгламентуецца перадача на беларускую мову геаграфічных найменняў памежных з Беларуссю тэрыторый (Латвіі, Літвы, Польшчы, Украіны, Расіі)⁷.

Неабходна працягваць працу ў падобным кірунку, карыстаючыся ўжо існуючымі напрацоўкамі навукоўцаў: артыкуламі С.В. Ліпніцкай, А.У. Таболіч, публікацыямі па перадачы асаблівасцяў паўднёва-славянскіх уласных найменняў, падрыхтаванымі ў межах праекта БФФД (пад кіраўніцтвам І.Л. Капылова), вельмі якасна складзеным даведнікам “Іншамоўныя найменні ў беларускім тэксле” мовазнаўца Зміцера Саўкі і інш. І тады ёсць надзея, што названая важная навукова-практичная задача будзе з поспехам вырашана. У гэтым зацікаўлены не толькі простыя карыстальнікі мовы, але і органы дзяржаўнага кіравання, установы транспарта і сувязі, навуки, адукацыі, культуры, прэса, тэлебачэнне і іншыя дзяржаўныя структуры. Акрамя таго, упарадкаванне пісьмовай перадачы ў такім прэзентатыўным сектары паспрыяле павышэнню беларускага моўнага прэстыжу.

Літаратура

1. Пастанова СНК БССР “Аб зменах і спрашчэнні беларускага правапісу”. – Менск, 1933.
2. Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. – Мінск, 1959.
3. Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. – Мінск, 2008.
4. Саўка З.Ф. *Бруна, Віка, Карла – ён ці яна?* Гендэрны аспект адаптациі ненаціскнога фінальнага -o // Беларуская арфаграфія: здабыткі і перспектывы. Мат-лы рэсп. навукова-практичнай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю БДУ. Мінск, 20-21 кастрычніка 2011 г. – Мінск, 2012, с. 48-56.
5. Тарашкевіч Б. Беларуская граматыка для школ. – Вільня, 1929.

⁷ [ТКП 176-2009](#) Спосабы і правілы перадачы геаграфічных назваў і тэрмінаў Латвійскай Рэспублікі на беларускую мову; [ТКП 177-2009](#) Спосабы і правілы перадачы геаграфічных назваў і тэрмінаў Украіны на беларускую мову; [ТКП 187-2009](#) Спосабы і правілы перадачы геаграфічных назваў і тэрмінаў Літоўскай Рэспублікі на беларускую мову; [ТКП 236-2010](#) Спосабы і правілы перадачы геаграфічных назваў і тэрмінаў Рэспублікі Польшча на беларускую мову; [ГКНП 13-012-2011](#) Тэхнічная інструкцыя па перадачы найменняў геаграфічных аб'ектаў з рускай мовы на беларускую мову.